

**Адміністрацыйныя працэдуры**

**якія ажыццяўляюцца рэспубліканскім унітарным прадпрыемствам «Беларускі дзяржаўны цэнтр акрэдытацыі»**

**ў дачыненні да юрыдычных асоб у адпаведнасці з п.23.7 пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 17 лютага 2012 г. № 156 «Аб зацвярджэнні адзінага пераліку адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі ў дачыненні да юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў, унясенні дапаўнення ў пастанову Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 14 лютага 2009 г. № 193 і прызнанні такімі, што страцілі сілу, некаторых пастановаў Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь»**

Найменне адміністрацыйнай працэдуры	Орган, упаўнаважаны на ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры	Дакументы, якія прадстаўляюцца зацікаўленай асобай для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры	Тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры	Тэрмін дзеяння дакументаў, якія выдаюцца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры	Памер платы, якая збіраецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры	Кантактныя даныя работнікаў, упаўнаважанага органа, які ажыццяўляе прыём зацікаўленых асоб
<p>Выдача атэстата акрэдытацыі</p> <p>Выдача дубліката атэстата акрэдытацыі</p> <p>Унясенне змяненняў і (або) дапаўненняў у атэстат акрэдытацыі</p> <p>Выдача рашэння аб адмене дзеяння атэстата акрэдытацыі па ініцыятыве акрэдытаванага суб'екта</p>	<p>рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства «Беларускі дзяржаўны цэнтр акрэдытацыі»</p>	<p><u><a href="#">Заява</a></u></p> <p><u><a href="#">Арыгінал атэстата акрэдытацыі – пры ўнясенні змяненняў і дапаўненняў</a></u></p>	<p>15 дзён пасля атрымання выпіскі з пратакола пасяджэння тэхнічнай камісіі па акрэдытацыі, але не больш за 1 месяц з дня рэгістрацыі заявы</p>	<p>пры выдачы атэстата акрэдытацыі:</p> <p>да 3 гадоў – для органа па сертыфікацыі</p> <p>да 5 гадоў – для выпрабавальнай лабараторыі (цэнтра), іншых асоб для правядзення дзяржаўных выпрабаванняў сродкаў вымярэння, ажыццяўлення метралагічнай атэстацыі сродкаў вымярэнняў, паверкі, каліброўкі, інспекцый, праверак кваліфікацыі выпрабавальных лабараторый (цэнтраў), зверачных, калібровачных лабараторый</p> <p>пры ўнясенні змяненняў і (або) дапаўненняў у атэстат акрэдытацыі, выдачы дубліката атэстата акрэдытацыі – да сканчэння тэрміну дзеяння атэстата акрэдытацыі</p>	<p>бясплатна</p> <p>пры выдачы дубліката атэстата акрэдытацыі – плата за паслугі: : 80,38 - без НДС 96,46 - з НДС</p> <p>рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Беларускі дзяржаўны цэнтр акрэдытацыі» УНП 191318134 р/р BY91BPSB30121046620129330000 у Рэгіянальнай Дырэкцыі № 700 па г.Мінску і Мінскай вобласці ААТ «БПБ-Ашчадбанк» г.Мінск, пр. Машэрава, 80, 220035, БИК BPSBBY2X</p>	<p>рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства «Беларускі дзяржаўны цэнтр акрэдытацыі»</p> <p>вул. Велазаводская, 6, 220033, г.Мінск</p> <p>Загадчык канцылярыі</p> <p>Дыбко Аксана Сяргееўна</p> <p>Час прыёму: з 8.30 до 17.15 Перапынак на абед – с 12.00 да 12.45</p>